

## Human Rights: Contents Unification and Nominations Plurality

■ PIATRO RABINOVICH

Piatro Rabinovich — Doctor of Law, Professor at Lviv National University, Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Legal Sciences.

Review of the article (full version available in the Belarusian part of the journal):

One of the major issues influencing the application of human right norms both on the international scale and on the level of national legislation is the interpretation of human rights. It is this very aspect that accounts for major discrepancies between the rigid sense of an “official” wording of the norm and the manner it is construed in a concrete case. The author illustrates his theses with the enquiry into several cases of the European Court of Human Rights. The central idea of the article is to highlight the functional link between the lawmaking in the sphere of human rights and the process of redressing actual public needs.

## Правы чалавека: уніфікацыя зъместу ды размаістасьць назваў (тэарэтыка-мэтадалягічныя заўвагі)

■ ПЯТРО РАБІНОВІЧ

Пятро Рабіновіч — доктар юрыдычных навук, прафесар Львоўскага нацыянальнага ўніверситету, чальц-карэспандэнт Акадэміі Праўных Навук Украіны.

Пераклад тэксту друкуеца з ласкаеай згоды аўтара і часопісу “І”

У ХХ–XXI ст. адной з агульных тэндэнцыяў разъвіцьця інстытуту правоў чалавека сталася ягоная ўніверсалізацыя. Пра тое съведчыць, скажам, тое, што да найбольш значных дамоўных актаў ААН па правох чалавека — Міжнароднага пакту аб эканамічных, сацыяльных ды культурных правах, Канвенцыі аб правох дзіцяці, Канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх формаў дыскрымінацыі стасоўна жанчынаў, Канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі — далучылася ад 70 да 90% усіх дзяржаваў съвету, а заключны дакумэнт зладжанай пад эгідай ААН 1993 г. ў Вене Сусветнай канфэрэнцыі па правох чалавека падпісалі прадстаўнікі ўсіх 170 дзяржаваў, якія бралі ў ёй удзел.

У зъместавым аспекте адзначаная тэндэнцыя знаходзіць свае праявы ў тым, што на сёньняшні дзень абсалютная бальшыня дзяржаваў:

- ✓ прызнала існаваныне праблемы прасоўванья і абароны неад'емных, “прыродных” правоў і свабодаў чалавека ды неабходнасць паступовага разъвязанья падобнага кшталту праблемаў;
- ✓ пагадзілася ўважаць замацаваны ў Агульнай дэкларацыі правоў чалавека неабходны пералік назваў правоў і свабодаў за своеасаблівы пакет узорай, на які мусіць арыентавацца палітыка кожнае цывілізаванае, дэмакратычнае дзяржавы (і сапраўды: бальшыня гэтых назваў адлюстрраваная ў пе-раважнай колькасці сучасных канстытуцыяў ды іншых фундамэнтальных законаў);
- ✓ дамовілася пра стварэнне міжнародных (наддзяржаўных ці міждзяржаўных) органаў, якія імі ж упаўнаважаныя адсочваць стан прытырмліванья правам чалавека ў адпаведных дзяржавах-удзельніцах ды паддаваць яго свайму кантролю і ўплыву, а таксама далі згоду на выкананыне рэкамэндацый і рашэнняў гэтых органаў;
- ✓ прышла да кансансу датычна працэдуры разгляду пытаньняў, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў розных дзяржавах ды вызначэннем захадаў міжнароднага рэагаванья на такога кшталту парушэнні.

У той жа час у разъвіцьці сусветнага інстытуту правоў чалавека даволі рэльефна выяўляеца й іншая — зрэшты, процілеглая — агульная тэндэнцыя, а менавіта дыфэрэнцыяцыя канкрэтнага зъместу і абсягу правоў чалавека залежна ад краіны<sup>1</sup>.

1 Прасочваныню пазначаных тэндэнцыяў, дыялектыкі ўніверсальных і канкрэтна-гістарычных уласцівасцяў правоў чалавека прысьвечены зараз шматлікія навуковыя працы. Гл., напрыклад: Robertson A.N. Human Rights in the World. New Haven, 1972; Polis A., Schwab P. Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives. New-York, 1979; Tzvetan T. The Conquest of America // The question of the other. New-York, 1981; Fernando R. International Human Rights and Cultural Relativism // Virginia Journal of International Law. 1985. №4; Donnelly J. Universal Human Rights in Theory and Practice.

Гэтая, другая, тэндэнцыя найчасьцей знаходзіць сваё ўласабленьне ў працэсе развязанья (тэарэтычнага й практичнага) наступных праблемаў:

- ✓ высьвятленыя сутвы (вызначэння панятку) фэномену правоў чалавека ды мажлівасцяў ягона гадзіннага разумення;
- ✓ “дазаванье” правоў чалавека, то бок заканадаўчага вызначэння іх канкрэтнага зъместу і абсягу шляхам акрэсленых пэўных юрыдычных абмежаваньняў датычна іх зъдзяйснення;
- ✓ трактаванье правоў чалавека як неад'емной умовы іх рэалізацыі, аховы і абароны ды мажлівасці (ці, хутчэй, немажлівасці) іх афіцыйнай уніфікацыі на сусветным альбо прынамсі на рэгіональным узроўні.

У гэтым артыкуле я разгледжу толькі апошнюю з названых праблемаў (бо іншыя мне ўжо даводзіліся асьвятляць<sup>2</sup>). Пры гэтым падставовая ўвага будзе надавацца харектарыстыцы сацыяльных чыннікаў, якія іх абумоўліваюць, ды аналізу лёгіка-гермэнэтычнага мэханізму іх развязанья.

Канкрэтна-гісторычнае паходжанье мажлівасцяў чалавека, якія вынікаюць з падставовых правоў, — нават на сусветным, глябальнym узроўні — вызначае, бяспрэчна, неаднолькавасць іх канкрэтнага зъместу і абсягу ў розных умовах ды ў розныя часы існаванья чалавецтва. Ужо таму ўяўленыні пра рэальна зъдзяйсненія праваў ня могуць быць зъмястоўна (а не намінальна) універсальнымі і нязменнымі. Іншая ж прычына “роззначытанья” у тлумачэнні падставовых правоў чалавека карэніцца ў тым, што іх разуменне ня можа не залежаць і ад своеасаблівых, спэцыфічных інтарэсаў розных этнасаў, народаў, нацыяў, клясаў ды іншых шматлікіх сацыяльных утварэнняў. А такога кшталту інтарэсы заўсёды ёсьць ужо не агульначалавечымі, сусветнымі, а асаблівымі, “частковымі”.

Таму становіцца зразумела, што для замацаванья ўзораў з дапамогай унутрыдзяржаўнага (“нацыянальнага”) заканадаўства падставовых правоў чалавека набывае прынцыповае мэтадалагічнае значэнне праблема разумення (асэнсаванья) гэтых правоў адпаведнымі органамі дзяржавы ды іншымі суб'ектамі дадзенай супольнасці. А развязаныне гэтых праблемаў мае дасягацца з улікам сучасных палажэнняў агульнае тэорыі разумення (інтэрпрэтацыі), то бок комплекснай галіны ведаў, якая па традыцыі завецца гермэнэтыкай. Абапіраючыся на гэтую науку, можна, у прыватнасці, вытлумачваць (ды й прадбачваць), чаму заканадаўства пэўнай дзяржавы, якая фіксуе паноўнае ў ёй канкрэтна-гісторычнае разуменне падставовых правоў чалавека, досыць часта не супадае (прычым ня колькі тэрміналягічна, колькі ў сацыяльна-зъмястоўным пляне) з замацаванымі ў міжнародных норматыўных дакументах “стандартамі” такога кшталту правоў, а яшчэ ў большай меры — з законамі іншых дзяржаваў стасоўна тых самых пытаньняў.

Наступствам такой гермэнэтыка-юрыдычнай сітуацыі становіцца тое, што каштоўнасці, якія ў міжнародных дакументах дэкларуюць і ўважаюць за агульначалавечыя (у прыватнасці, неад'емныя права чалавека), ёсьць такімі найперш паводле іхных назваў, найменнія, тэрмінаў; у той час як пры іх рэальным зъдзяйсненні, прасоўваныні ў жыцці ўжо напаўненія цалкам канкрэтным, збольшага неаднозначным, зъместам і ў такі способ насамрэч функцыянуюць не як агульна-, а як “выключна- (асабліва-) чалавечыя”. Чаго вартаўня агульначалавечыя назвы правоў чалавека — гэта выяўляецца толькі тады, калі яны выкарыстоўваюцца для развязанья рэальных жыццёвых праблемаў рэальных асобаў у пэўных гісторычных умовах, цераз канкрэтныя акалічнасці.

Ці не найвыразнейшым, найрэльефнейшым чынам гэткая сітуацыя прайяўляецца тады, калі ў працэсе дзяржаўна-праўнага (юрыдычнага) рэгулюванья немінуча паўстае праблема межаў (абмежаванья) правоў чалавека. Практична развязаныне гэтай праблемы, як съведчыць практика, нідзе і ніколі не было ўніверсальным, аднаварыянтным, “нерухомым”<sup>3</sup>.

Менавіта заканадаўства з пытаньняў правоў чалавека асэнсоўваецца (інтэрпрэтуецца) — прычым як пры ягоным стварэнні, станаўленні, так і пры прымянењы, рэалізацыі — такім чынам, каб яно магло служыць рэальным спосабам, інструментам для дасягнення зъместавых мэтаў тых

New-York, 1989; Апель К.-О. Етноетика та універсалістська макроетика: суперечніст чи допавненіст? // Політична думка. 1994. №4. С. 85; Van Dijk P. A Common Standard of Achievement. About Universal Validity and Uniform Interpretation of International Human Rights // Human Rights: Chinese and Dutch Perspective. The Hague, 1996; Мережко О. Культурний релятивізм і природа фундаментальных прав людини // Украінський часопис прав людини. 1996. №1. С. 55; Brems E. Enemies or Allies? Feminism and Cultural Relativism as Dissident Voices // Human Rights Quarterly. Vol. 19. 1997; Габермас Ю. До легітимації через права людини. Київ, 1999. С. 53; Добрянський С. Застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод як вияв загальнога та однічнога у праворозумінні // Право України. 2000. №11. С. 37.

<sup>2</sup> Украінський часопис прав людини. 1995. № 1; 1997. № 3—4; Віснік Академіі правовых наук України. 1995. № 2; 1996. № 6.

<sup>3</sup> Дакладней гл.: Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування. Львів, 2001.

суб'ектаў грамадзкага жыцьця (сацыяльных супольнасцяў, іхных індывідуальных ці калектыўных прадстаўнікоў — як дзяржаўных, так і недзяржаўных), якія ёсьць удзельнікамі дачыненняў, што рэгулююцца заканадаўствам. А паколькі мэты розных суб'ектаў грамадзкіх дачыненняў у шматлікіх выпадках не захоўваюцца ды не застаюцца нязменнымі ў працэсе сацыяльнага разьвіцця, інтэрпрэтацыя гэтымі суб'ектамі праўных тэкстаў, перадусім нарматыўных, прынцыпова ня можа быць адназначнай, аднасэнсоўнай, уніфікаванай. Якое-кольве克 тлумачэнне законаў “скіроўваецца” на паляпшэнне ўмоваў існаванья і жыцьцядзеянасці ягонага суб'екту (альбо тых супольнасцяў, груповак, аўтаданніяў, інтарэсаў якіх ён — усьведомлена ці неус্বядомлена — адлюстроўвае).

У гэтым аспекте асаблівае значэнне набывае *афіцынае* (то бок фармальна абавязковое для правапрымяняльнікаў) нарматыўнае тлумачэнне заканадаўчых ды іншых нарматыўна-праўных актаў. Гэткае тлумачэнне, з гледзішча ягонай рэальнай ролі, місіі ў дзяржаўна-юрыдычным рэгуляванні грамадзкіх стасункаў, можна пазначыць такімі тэрмінамі-сынонімамі, як, скажам, “дynamічнае”, “інструментальнае”, “функцыянальнае”, “адаптацыйнае”, “прыстасавальнае”. І, відаць, акурат апошні з гэтых тэрмінаў — як бы “радыкальна” ён не гучай — найдакладнейшым, найадекватнейшым чынам пазначае панятак пра разгледжанае тлумачэнне. Вось жа, сацыяльнае прызначэнне гэтага тлумачэння палягае часцяком менавіта ў прыстасаваньні дзяржаўна-юрыдычнага рэгуляванні да тых зъменаў, якія адбыліся ў грамадзстве, альбо ж у наданыні панавальнага становішча ў гэткім рэгуляванні менавіта такої інтэрпрэтацыі закону, якая аўтактычна здатная найлепшым чынам здавальняць патрэбы пэўнай сацыяльнай групы. Адбываецца, тاўкі мовіць, інструменталізацыя закону з гледзішча досыць канкрэтных сацыяльна-зъместавых мэтаў. Ці не найпераканаўчым сьведчаньнем гэтага служыць праватлумачальная практика органаў канстытуцыйнай судавытворчасці многіх краінаў<sup>4</sup> (і практика Канстытуцыйнага Суда Украіны, мяркую, ня робіцца тут выняткам). Зважаючы на тое, можна съцвярджаць, што галоўная мэта дзейнасці суб'ектаў афіцынага нарматыўнага (акрамя прэцэдэнтнага) тлумачэння акурат і палягае ў забесьпечэнні пэўнай сацыяльной эфектасправанасці дзяржаўна-юрыдычнага рэгуляванні грамадзкіх дачыненняў шляхам прыстасаваньня (адаптации) абавязковага варыянту інтэрпрэтацыі заканадаўства да адноўленых мэтаў гэтага рэгуляванні або ж да новых спосабаў іх дасягнення.

Выкладзеныя высновы яскрава ілюструе і практика тлумачэння Канвэнцыі аб абароне правоў чалавека і падставовых свободаў 1950 г. (далей — Канвэнцыя) Эўрапейскім судом па правох чалавека (далей — Суд).

Так, у рашэнні ў справе “Касада Кока супраць Гішпаніі”, ухваленым 24 лютага 1994 г., Суд пастановіў, што прымянянне кіраўніцтвам калегі адвакатаў дысцыплінарных санкцыяў да адваката, які рэклімаваў уласныя паслугі, не парушае артыкула 10 Канвэнцыі (права на свободу выяўлення поглядаў). Суд вызначыў, што правілы, якія рэгулююць выкарыстаньне рэкламы чальцамі калегі адвакатаў, вар'ююцца залежна ад краіны: бальшыня дзяржаваў-удзельніцаў намагаецца зъмякчыць гэтыя правілы, спасылаючыся на разьвіццё грамадзства ды ўзмацненне ролі сродкаў масавай інфармацыі. Суд заўважыў таксама і тое, што кіраўніцтва калегі адвакатаў ды нацыянальныя суды знаходзяцца ў лепшым становішчы за міжнародны суд, для таго, каб вызначыць, якім будзе на той ці іншы час аптымальны баланс паміж вымогамі належнага чынення праваудзельца, прафесійнай годнасцю, правам кожнага атрымліваць інфармацыю аб праўнай дапамозе, з аднаго боку, і мажлівасцю для адваката рабіць рэкламу сваіх паслуг — зь іншага. З гэтага гледзішча Суд прыйшоў да высновы, што на той час (1982—1983 г.) дысцыплінарныя санкцыі не маглі разглядацца як такія, што не адпавядалі пастаўленай мэце.

Яшчэ адзін прыклад. У рашэнні, ухваленым у справе “Брумарэску супраць Румыніі” 23 жніўня 2001 г., Суд адхіліў пагярдніе пярэчаньне ўраду Румыніі, у якім заяўнік нібыта ня выкарыстаў усіх нацыянальных сродкаў праўнай абароны (ён не зъвярнуўся з новым позывам да суду аўтаматычна, належнай яму маёмасці, хаця мог тое зрабіць). З гэтай нагоды Суд дайшоў да высновы, што ўрад ня мог спасылацца на непаданыне заяўніком новага позыву, бо *вынік* гэтага позыву дужа сумнеўны, асабліва з гледзішча прынцыпу *res judicata*. Вось жа, у дадзенай справе Суд адышоў ад літаральнага тлумачэння нарматыўнага юрыдычнага тэксту, паколькі гэткае тлумачэнне (менавіта ў гэтай сітуацыі!) не магло бы забясьпечыць дасягнення мэтаў абароны правоў, замацаваных у Канвэнцыі. Суд дзейнічае згодна з створаным у ягонай практицы прынцыпам эфектыўнай абароны правоў чалавека, сутва якога палягае ў тым, што норму трэба тлумачыць і прымяняць у такі способ, які дасыць мажлівасць забясьпечыць максимальна эфектыўную, дзеясную, рэальную абарону правоў чалавека мэнаўіта ў дадзеным выпадку.

4 Гл., напрыклад: Равное правосудие на основе закона. Верховный Суд в жизни Америки. Москва. 1995. С. 57—58, 63—65, 69—74, 78—79.

Для рэалізацыі гэтага прынцыпу Суд ня столькі робіць спробу адшукаць у нарматыўным юрыдычным тэксьце намеры “творцы нормы”, закладзеныя апошнім у гэты тэкст, колькі прыстасоўвае сэмантычнае значэнне вытлумачаных нарматыўных палажэнняў да мэтаў эўрапейскай супольнасці — забясьпечыць і абараніць праёвы ды свабоды чалавека. Сэмантычнае значэнне тэксту становіца тут аб'ектам мэтаскіраванай — “прагматычнай” у адзначаным сэнсе — інтэрпрэтацыі, падчас якой систэме знакаў (а дакладней, канцэптаў, *signatum*), якая патэнцыйна можа быць растлумачана ў розны способ (мець розныя сэнсы), на падставе іх сэмантычнага значэння як прадукту гэтак званай моўнай канвэнцыі акурат і прышпільваецца, “прыпісваецца” пэўны сэнс, які адпавядае мэтам праўнай палітыкі Рады Эўропы. (Што да Канвэнцыі, такога кшталту мэты абвешчаныя непасрэдна ў яе Прэамбуле). Такім чынам, Суд рэалізуе неаднаразова абвешчаны ім фундамэнтальны паствулят, паводле якога Канвэнцыя ёсьць “жывым арганізмам, які ўвесць час разъвіваецца”.

Мне ўжо даводзілася аргумэнтаваць палажэнне пра тое, што здатнасць нарматыўнага юрыдычнага тэксту быць патэнцыйным носьбітам розных сэнсаў (*інтэрпрэтацыйная здатнасць тэксту юрыдычных нормаў*) ёсьць ягонай аб'ектыўнай, неад'емнай, а як съледзства — немінучай уласцівасцю<sup>5</sup>. Карэньне яе належыць шукаць, відавочна, як у размаістасці сацыяльных інтарэсаў, так і ў асаблівасцях самой мовы<sup>6</sup>, а таксама ў заканамернасцях зьдзяйсьнення камунікацыйнай дзейнасці<sup>7</sup>. Гэтае палажэнне, якое адлюстроўвае адну з агульных германічных заканамернасцяў, пераканаўча пацвярджаеца практыкай афіцыйнай інтэрпрэтацыі юрыдычных нормаў менавіта датычна правоў і свабодаў чалавека.

І на заканчэнне. У айчыннай юрыспрудэнцыі набыло пэўны распаўсюд палажэнне пра тое, што панятак правоў чалавека адлюстроўвае неабходныя для існаванья і разъвіцця чалавека ягоныя мажлівасці, аб'ектыўна абумоўленыя дасягнутым узроўнем разъвіцця грамадзтва і ў такі спосаб агульныя ды роўныя для ўсіх людзей. У такім разуменіні разгляданага фэномэну рэалізаваны тэарэтыка-мэтадалагічны падыход, які можна назваць “запатрабаваным”. Бо адзначаныя мажлівасці чалавека закліканыя выкарыстоўвацца перадусім для здавальнення ягоных жыцьцёва неабходных патрэбаў, і акурат у гэтым палягае асаблівая значнасць, каштоўнасць гэткіх мажлівасцяў (то бок правоў чалавека).

Таму-та й згаданая вышэй *інструменталізацыя заканадаўства* ўлучае, па-першае, спазнаньне аб'ектыўна існых мажлівасцяў для існаванья ды разъвіцця ўсіх людзей (а таксама іхных аб'яднаньня і супольнасцяў), а па-другое, “наданыне” заканадаўству — у працэсе ягонай інтэрпрэтацыі — такога сэнсу, каб яно магло служыць способам, шалямі зьдзяйсьнення гэткіх мажлівасцяў, то бок “інструментам” выкарыстання адпаведных правоў, а tym самым — і задавальнення пэўных патрэбаў<sup>8</sup>. Вядзецца, такім чынам, пра своеасабліве дасьледаванье, прасочванье функциянальнага звязку паміж праварэалізацыйнай дзейнасцю (прычына) і мажлівасцю здавальнення пэўных патрэбаў (наступства).

У гэтым і бачыцца канкрэтна-гісторычная абумоўленасць сэнсатворчай інтэрпрэтацыі юрыдычных нормаў, якія замацоўваюць права чалавека ды спосабы іх рэалізацыі. Разгледжаная інтэрпрэтацыя, асабліва ж яе афіцыйна-норматыўная разнавіднасць, зь неабходнасці ўлучае ў гнасязлягічны складнік ды ў такі спосаб дазваляе прымяняць да такога кшталту інтэрпрэтацыі катэгоріі *аб'ектыўнай ісціны*.

### ■ З УКРАЇНСКАЕ ПЕРАКЛАЎ УЛАДЗІСЛАЎ БЕЛАВУСАЎ

5 Гл., напрыклад: *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. 1988. № 5; *Правова держава*. Вип. 9. К., 1998; *Вісник Академії правовых наук України*. 1999. № 2.

6 Гл., напрыклад: Космэда Т. Аксіологічні аспекты прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів. 2000.

7 Гл., напрыклад: Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1980; Яе ж. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации // Проблемы семиосоциопсихологии. М., 1984.

8 З гэтай нагоды заўважу, што запатрабаваны падыход таксама плённы і для развязанья многіх іншых, у tym ліку спэцыяльна-юрыдычных проблемаў правазнаўства. Нагадаю, напрыклад, шырокая дыскутаваная зараз проблема сацыяльнага права. Так, ягоным прадметам можна ўважаць грамадзкія дачыненіні, якія апасродкуюць сацыяльную абарону чалавека шляхам беспасярэдняга здавальнення ягоных жыцьцёва-неабходных патрэбаў, зьдзейсьненага — пры наяўнасці пэўных рызыкаў для яе — з сацыяльных (перадусім дзяржаўных) крыніцаў; вядзецца, адным словам, пра сацыяльна-абарончыя дачыненіні. Мэтадам гэтага права служыць дзейнасць па рэпрэзэнтацыі сацыяльных дадзенасцяў, з сацыяльнага ўтрымання чалавека (гэты мэтад можна назваць сацыяльна-алімэнтарным). І нарэшце, паводле систэмна-структурнай харктарыстыкі, сацыяльнае права ёсьць комплекснай інтэграванай галіной аб'ектыўнага юрыдычнага права.